

РАЗВІЦЦЕ ГІСТАРЫЧНАГА КРАЯЗНАУСТВА Ў БЕЛАРУСІ Ў ДРУГОЙ ПАЛОВЕ ХХ СТАГОДДЗЯ

Дз. Ул. Дубінін, БДПУ (Мінск)

Краязнаўства ў Беларусі ў другой палове ХХ стагоддзя развіваецца па двух кірунках: дзяржаваўнае краязнаўства (аднаўленне і пачатак дзеянасці навукова-даследчых інстытутаў, музеяў, бібліятэк, правядзенне тэматычных экспазіцый АН БССР і г.д.) і школьннае краязнаўства [1].

Даследаванні скіраваны на вывучэнне гісторыі вайны, партызанская руху на Беларусі. Па ініцыятыве краязнаўцаў і на аснове вынікаў іх пошукаў адкрыты шэраг краязнаўчых музеяў: Баранавіцкі (1946), Мазырскі (1949), Слуцкі (1952), Лепельскі (1954), Лідскі і Мінскі (1959), Крычаўскі (1961), Веткаўскі музей народнай творчасці (1978) і інш [2].

Бялікая краязнаўчая работа вядзеца ў школах, шырокое распаўсюджванне атрымоўвае турыстычнае краязнаўства. Значнасць краязнаўства ў вучэбнай і пазакласнай работе школ адзначаў з'езд настаўнікаў Беларусі, які адбыўся ў 1945 годзе. Было адзначана, што ў практику выхавання і навучання маладога пакалення неабходна ўвесці такія формы і сродкі краязнаўчай работы, як эксперыты, падарожкі, пошук і вывучэнне мясцовых помнікаў гісторыі, збор фальклору, предметаў культуры і мастацтва, стварэнне краязнаўчых гурткоў, музеяў. Далейшаму развицію школьнага краязнаўства садзейнічаў шэраг пастаноў партыйных і савецкіх органаў, калегіі Міністэрства адукацыі БССР.

З 1946 года ў школах Беларусі выкладанне гісторыі грунтавалася на краязнаўчай аснове. На ўроках настаўнікі начапілі шырока выкарыстоўваць краязнаўчы матэрыял. Цікавай і дзеяльнай формай вывучэння краязнаўства стала рэспубліканскія экспурсіі піянераў і школьнікаў, прысвечаныя знамінальным і памятным датам у гісторыі нашай краіны: "На партызанскіх сцежках", "Дарогамі прамагі" і г.д. Падчас экспедыцый школьнікі стваралі летапіс роднага краю, аднаўлялі імёны невядомых герояў, збиралі ваенныя і працоўныя рэліквіі. На матэрыялах экспедыцый ствараліся пакоткі і куткі рэвалюцыйнай, баявой і працоўнай славы [1].

Актыўную краязнаўчу работу праводзілі таксама камсамол, першасныя арганізацыі таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры педагогічных вышэйшых навучальных установ. Турыстычны клуб "Гарызонт" Мінскага педагогічнага інстытута імя А.М. Горкага (зарэгістраваны Мінскага педагогічнага інстытута імя А.М. Горкага) пачынаючы з 1967г. штогод праводзіў "Зорнага паходы" па Беларусі, падчас якіх вялікая ўвага надавалася ахове і прарапандзе помнікаў гісторыі, рэвалюцыйнай, баявой і працоўнай славы беларускага народа. Матэрыялы пошукаў выкарыстоўваліся пры напісанні рефератаў, курсавых работ. Вынікі паходаў неаднойчы дэманстраваліся на рэспубліканскіх выставах, прысвечаных знамінальным і памятным датам. Традыцыі правядзення "Зорнага паходы" не згаслі і ў пачатку ХХІ стагоддзя.

На працягу 1960-89 гадоў важную ролю ў развіціі грамадскага краязнаўства адыграла Беларуское добраахвотнае таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры. (БДТАПГ і К). Была створана грамадская сістэма аховы гісторыка-культурнай спадчыны, адрестаўравана, адноўлена і збудавана вялікая колькасць помнікаў гісторыі і культуры, мемарыялу мясцовых і рэспубліканскага значэння [3].

З другой паловы 1980 г. адметную ролю ў развіціі гісторычнага краязнаўства адыгралі культурна-асветніцкія грамадскія аўяненні: краязнаўчая камісія Беларускага фонда культуры, Беларуское краязнаўчае таварыства, Беларуское краязнаўчая асацыяцыя, "Талака", "Паходня", "Узгор'е", "Машэка" і іншыя. Дзяякоўчы дзеянасці гісторыка-культурнай аўяненні быў выратаваны некаторыя помнікі гісторыі і культуры ў горадах Беларусі, і папоўнены калекцыі і фонды абласных і рэспубліканскіх дзяржаўных архіўных сховішчаў, распрацаваны канцепцыя і выдаўдзены гісторыка-культурнай хронікай гарадоў і раёнаў Беларусі – "Памяць".

Важную ролю ў развіціі гісторычнага краязнаўства адыгралі краязнаўцы-аматары: А.М. Белакоз, В.А. Ермалёнак, М.Х. Палавінскі, А.М. Пяткевіч, М.Ф. Мельнікай, І.І. Філіповіч і інш. [1].

Напрыканцы ХХ стагоддзя краязнаўствам займаўся Беларуское добраахвотнае таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры, Беларуское таварыства аховы прыроды, Беларускі фонд культуры, Таварыства беларускай мовы імя Ф. Скарыны і інш. [3].

У снежні 1989 году адбылася Усебеларуская канферэнцыя краязнаўцаў, На ёй быў вызначаны такія накірункі дзеянасці краязнаўчых арганізацый, як: пошукавая архіўна-бібліяграфічная работа, выяўленне помнікаў гісторыі і культуры, арганізацыя музеяў, напісанне гісторыі вёскі і гарадоў, вывучэнне помнікаў прыроды, тапонімікі, зборанне вуснай народнай творчасці.

У мэтах навукова-практычнай падрыхтоўкі студэнтаў-гісторыкаў на планы шэрагу навучальных установ уключаны курсы краязнаўства (беларусазнаўства). Прафесіяльная падрыхтоўка будучых педагогаў-гісторыкаў прадугледжвае археалагічную, архіўную-музейную і краязнаўчую практыку.

Традыцыйным стала правядзенне семінараў, прысвечаных знамінальным і памятным датам, арганізацыя конкурсаў на лепшае асвятыленне ў друку, на радыё і тэлебачанні ваенна-патрыятычнай тэмы, прапаганды і выкарыстання помнікаў гісторыі і культуры (Курган Славы і інш.).

З выкарыстаннем матэрыялаў па краязнаўству выдаўдзены "Збор помнікаў гісторыі і культуры Беларусі" (7 тамоў), выдаецца шматтомная серыя кніг "Памяць". Проблемы краязнаўства асвятылююцца ў перыядычных выданнях: бюлетэнь "Помнікі гісторыі і культуры Беларусі", часопіс "Беларуская мінуўшчына", "Родная прырода", «Роднае слова» і інш.

У шэрагу раёных газет існуюць тэматычныя краязнаўчыя старонкі. Выдаюцца неперыядычныя рэгіянальныя навуковыя краязнаўчыя зборнікі, часопісы і альманахі («Свіцязь», «Гарадзенскія запісы», «Віцебскі сыштак», «Магілёўская дауніна», «Магілёўшчына», «Палессе» і інш.).

Краязнаўчымі даследаваннямі займаюцца беларускія навукова-культурныя арганізацыі за мяжой: Беларуское грамадска-культурнае таварыства ў Польшчы, Беларускі інстытут навук і мастацтва ў ЗША, Беларускія бібліятэкі і музей імя Ф. Скарыны ў Лондане, Таварыства беларусаў ў Маскве, згуртаванне беларусаў Казахстана і інш.

Літаратура

1. Дзянісаў, А. Развіццё краязнаўчага руху ў БССР у 1920-1930-яг. / А. Дзянісаў // Беларускі гістарычны часопіс. – 2008г.- №4.- С. 24-33
2. Историческое краеведение Белоруссии / Под ред Э.М. Загорульского// А.Н. Ваганова, Э.М. Загорульский.- Минск.,1980.-264с.
3. Каспяровіч, М. З гісторыі краязнаўства . / М. Каспяровіч // Наш край. – 1928. – № 2. – С.18;
4. Трапет, Л. Краязнаўства. // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі ў 6 тамах. т.4. / Л. Трапет.- Мінск., 1997.-с.259-260.

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ